

Брацкая магіла савецкіх воінаў, помнік землякам




Помнік знаходзіцца каля будынка Дома культуры вёскі Чырвонае Сяло. Характэрнай асаблівасцю гэтага помніка з'яўляецца тое, што ён устаноўлены як у гонар загінуўшых землякоў у Вялікую Айчынную вайну — ахвярам фашызму, так і воінам Савецкай Арміі.

Спачатку ён быў пастаўлены ў памяць загінуўшых землякоў, затым сюды былі звезены астанкі

загінуўшых воінаў, пахаваных у розных месцах. Дабаўленнем да помніка з'явіліся дзве пліты, устаноўленыя па баках помніка. На іх надпісы: **“Імя твае невядома — подзвіг твой — бесмяротны”**.

На помніку напісаны імёны загінуўшых землякоў. У адным спіску, акрамя не вярнуўшыхся з вайны салдат-землякоў, названы цэлыя сем'і жыхароў, якія былі забіты гітлераўскімі катамі.



У брацкай магіле пахаваны 2 воіны, якія загінулі ў баях супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На ўшанаванне памяці воінаў, а таксама 93 аднавяскоўцаў з вёсак Дзешкавічы, Драпаўцы, Раўтовічы, Чырвонае Сяло, Ярнева, што загінулі ў Вялікую Айчынную вайну, у 1967 годзе пастаўлены помнік-скульптура воіна і партызанкі.

У чэрвені 1973 года пры рэканструкцыі шашы ў раёне вёскі Дзешкавічы былі знойдзены астанкі савецкіх воінаў, якія па звестках старажылаў, былі пахаваны ў вёсцы Чырвонае Сяло. З астанкамі быў знойдзены камсамольскі білет і запісная кніжка Арапава Уладзіміра Сцяпанавіча. Дата гібелі невядомая.

Адрас: Гродзенская вобласць, Зэльвенскі раён, Сынкавіцкі сельсавет, в. Чырвонае Сяло, чэрвень 1941 г.

Бібліяграфія:

1. Броска, Т. П. З гісторыі населеных пунктаў / Т. П. Броска // Памяць. Зэльвенскі раён : Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / Рэдкал.: У. С. Богаў, Т. П. Броска, І. І. Васілеўка і інш. ; Уклад. Т. П. Броска ; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мінск : Паліграффармленне, 2003. — С. 494.
2. Зэльвенскі раён // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць / Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. — Мінск : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, 1986. — С. 193. — (Збор помнікаў гісторыі і культуры народаў СССР).
3. Мемориалы и памятники, скульптуры и ландшафтные композиции Зельвенского района [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://turismplus.ru/memorialyi-i-pamyatniki-skulpturyi-i-landshaftnyie-kompozitsii-zelvenskogo-rayona.htm>. — Дата обращения: 11.04.2019.
4. Палякоў, І. Я. Помнікі Зэльвеншчыны. Чырвонае Сяло / Іван Палякоў, Галіна Мацко // Праца. — 1979. — 16 чэрвеня. — С. 3.
5. Помнікі і брацкія магілы ахвярам фашызму на Зэльвеншчыне [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pomnikizelva.blogspot.com/p/blog-page_32.html. — Дата обращения: 11.04.2019.
6. Увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://zelva.grodno-region.by/ru/pamyat-ru/>. — Дата обращения: 11.04.2019.
7. Хільмановіч, В. А. Памяць, увекавечаная ў помніках і абелісках / Вольга Хільмановіч // Славуты Зэльвенскі край: матэрыялы навуковай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі “Старонкі гісторыі Зэльвеншчыны” (Зэльва, 12 снеж. 1998 г.) / Рэдкал.: Д. С. Аляшкевіч (гал. рэд.) і інш. — Ліда: ГАУПП “Лідская друкарня”, 2004. — С. 246.